

РОНЕ АБОРТАЖ І ДАПАМОЗЕ РОЖАНАМ. СКРАЗНАЯ СТАХАНАўСКАЯ БРЫГАДА НА ШЫБЕСКАП ПАНЧОП-НА-ТРЫКАТАЖНАЙ ФАБРЫКІ ІМЯ К. ДЭТКІН. МАЛЕНЬКІ ФЕЛЬЕТОН: ДАБРАЎНА ПАНЧОП. ЗА РУБЯЖОМ: ДЭЛАРАЦЫЯ НОВАГА ФРАНЦУЗСКАГА УРАДА. ВЫСТУПЛЕННЕ ПОЛЬСКАГА ПРЭМ'ЕРА І СЕЙМА.

ХУТЧЭІ І ЛЕПШ БУДАВАЦЬ СТАЛІНСКІЯ ШКОЛЫ

Яшчэ пару месяцаў, і перах школьнікамі павінны расціцца каверы новых сталінскіх школ. Дзеці здымаюць у гэтых школах і тут яны шчыра раз адчуваюць увагу і любоў, якую працягваюць да іх наша партыя і ўрад. Не выпадкова ж гэтыя школы называюцца сталінскімі! Гэта сталінскія школы, бо яны будуюцца на непасрэднаму ўказанні таварыша Сталіна, бо таварыш Сталін уважліва сачыць за тым, каб дзеці вучыліся і раслі ў светлых, прасторных класах, каб гэтыя класы, як і ўсё будынак школы, быў зроблены прыгожа, кудзурна, каб былі забяспечаны ўсе неабходныя выгоды.

Дзесяці такіх школ будуюцца сёння ў Савецкай Беларусі. Гэтыя школы з пачатку пачатковага года павінны запоўніць тысячы новых вучняў. Асоль яна, якое называюць значэнне набывае зараз і бясспрэчна і якасць будаўніцтва. Часта ж застаюцца заката мала.

Між тым будаўніцтва школ ідзе вельмі неадназначна. Дроўна будуюць і ў гарадах і ў вёсках. Нема параніць на будаўніцтвах пласціфак, у арганізацыі забяспечэння і скарэктаванні будаўнічых механізмаў. Мы вучымся рабіць напружаныя рэчы, будавалі добрыя, складаныя публічныя і прафесійныя, а будавалі значна прасцей школы, будавалі іх быстра і добра і шчыра не вучымся.

Апошнія даныя аб ходзе будаўніцтва паказваюць, што тэрмыны не вытрымліваюцца, графік парушана. Як можа быць гора, калі ў Менску замест 42 проц. гатоўнасці на 20 мая п'яты быў выкананы толькі на 33 проц., у Віцебску замест 41 проц.—31 проц., у Гомелі толькі 29 проц. гатоўнасці? Асабліва неадназначна ідзе будаўніцтва сельскіх школ. Больш таго, на востра на 21 чэрвеня ў Рачыні, Дзяржынскім, Касцюковіцкім і іншых раёнах будаўніцтва школ нават яшчэ не пачыналі.

Там, дзе пачалі, працент гатоўнасці небыццём нікі. Там, у Асіпавіцкім раёне працент гатоўнасці роўны 3,36, у Пухавіцкім раёне працент гатоўнасці першай школы роўны 8,19, другой—2,82 і т. д. Асабліва астаюць у будаўніцтве сельскіх школ такія раёны, як Чапніцкі, Уварыцкі, Дрыбніцкі, Рачыніцкі, Рачыніцкі, Жлобінскі, Бялыніцкі, Гаўскі, Мухавіцкі, Племчанскі, Гордзініцкі і Пухавіцкі.

Кіраўнікі публіцы любяць апраўдваць недахваты будаўнічых матэрыялаў. Але чым, як не выключнай непаважлівасцю можна вытлумачыць той факт, што кіраўнікі віцебскіх публіцы на працягу доўгага часу не могуць дастаць аконных завес, хоць гэтыя завесы ляжыць на базе Белдзяржспэца і чакаюць пакупніка?

ПРАЦОУНЫЯ ГОРАЧА ВІТАЮЎ РАШЭННІ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)

Выражэннем блізкай адданасці комунистычнай партыі і вялікаму прывалому таварышу Сталіну сустракаюцца рабочыя заводу «Большевик» рашэнні чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б). Агітары тт. Ароцкер, Дабур, Каламэйца ў духе расцвятавалі рабочым значэнне прынятай новай канстытуцыі, распрацаванай пад старшынствам таварыша Сталіна. Стары рабочы тав. Ануіевіч Якаў, які мае 40-гадовы вытворчы стаж і працуе на заводзе «Большевик» з 1918 года, гаворыць: «Пачуццё велізарнай гонарцыі я перажываю, калі я чытаю аб новай канстытуцыі, распрацаванай пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна. Толькі ў краіне Савецкай маюцца такая дэмакратыя, — гаворыць тав. Ануіевіч. Усе выступаражны аднадушна ўхваляюць рашэнні пленума ЦК ВКП(б).

ПАЧУЦЦЕ БЯЗМЕЖНАЙ АДДАНАСЦІ

На заводах, фабрыках Гомеля з палавачайным уздымам прайшлі густаркі агітаратары, палітбаседачы аб раёнах чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б). Рабочыя тлумчаваюць каміната ў сваёй размоўнай мове, што: «Толькі ў нашай краіне, дзе на чале ўлады стаіць пролетарыят, кіруючы комунистычнай партыяй і вялікім Сталіным, можна ажыццявіць такую шырокую ўсенародную дэмакратыю. Рабочыя мылазавода ўзялі на сябе абавязанасць да XVI гады пачаць вызвалення Беларусі ад беларускага

АРГАНІЗАВАНА ПРАПРАЦОУКА РАШЭННЯ ПЛЕНУМА

МАГІЛЕЎ, 7 чэрвеня. (БЕЛТА). За ўсіх партыйных і камсамоўскіх аложаў шаўковай фабрыкі арганізавана прапрацоўка рашэнняў пленума.

ПАПРАЗКІ

У матэрыялах пленума ЦК ВКП(б), азначаныя ў «Звяздзе» за 5 чэрвеня, дапушчаны наступныя памылкі. У раздзеле «Буржкі» ў другім рэдку перад пунктам 6 чытаць: «6—10-дзённая запаса намятаеў будаўніцтва». У раздзеле «Дзі» каноніч, у

Чым можна тлумачыць выключна нізкую якасць будаўніцтва, адсутнасць патрэбнага тэхнічнага нагляду?

Чым можна тлумачыць хроннае скарэктаванне механізмаў, прыём на публічныя ўзнаходнае прыгні і чарапіцы і нарэшце, самае галоўнае—слабае разгортванне сталінскага руху на будаўніцтва школы?

Алказ на ўсе гэтыя пытанні можа быць толькі адна—кіраўніцтва гарадскіх і раённых выканаўчых камітэтаў у большасці сваёй перадаверана гэту справу. Формальна, да-бюро-кратычнаму адрасавана будаўніцтва школа, неадназначна ўсё палітычна значэнне гэтай работы. З фармальнага пункту гледжання ўсё як быццам у парадку: і алказных за публічныя вылучылі, і паставы надронныя прынялі. Але як ідзе будаўніцтва, як выконваюцца вынесеныя паставы, што робяць прымаванія (часам вельмі адказныя таварышы)—гэтым ніхто не цікавіцца.

У пачатку мая, калі ў некаторых гарадах і раёнах будаўніцтва ішло поўным ходам, у Добрушы да гэтай работы нават яшчэ не прыступалі. Гэта нікога не турбавала: ні раёны камітэты партыі, ні райвыканком, ні райзема, Асоль і не дзіва, калі на 1 чэрвеня школа была гатова толькі на 12 проц. А Добрушскі раён, на жаль, не выключэнне. Як мы казавалі вышэй, у разе раённаў яшчэ горш.

У многіх раёнах усю справу кіраўніцтва публіковымі ўскалі на раёны аддзельна народнай асветы. Для кожнага ясна, што без асергі-най дапамогі, без прамога ўмяшчэнства ў гэту справу з боку партыйных і савецкіх арганізацый справа наперад не прасунецца. Трэба, каб вылучаны адказны за публічныя спраўні адказалі за кожны працент гатоўнасці, за якасць кожнага метра кладкі.

Вышэй мы адзначалі, што на публічных сталінскіх школ слаба разгортваецца сталінскі рух. Аб гэтым гавораць сігналы з Віцебска, Магілёва і інш. раёнаў. Не на многа лепш і ў Менску. Як у Віцебску, так і ў Магілёве на публічных не разгортвае культурна-масавая работа. Масавыя простыя з'яўляюцца азначаючай а'я-ля. Нема той напорыстасці, якая павінна быць у сувязі з адстапленнем будаўніцтва і тым кароткім тэрмінам, які застаецца.

Будаўніцтва сталінскіх школ павінна быць скончана к тэрміну. Гэта павінна быць забяспечана і та што-б там ні става. Справа гоніць будаўніцтва, уся партыйная, савецкая і гаспадарчых арганізацый забяспечыць хутчэй і высокакачэна будаўніцтва школ, школ якія п'я-супь высокую, пачэсную і адказную назву — сталінскіх.

Дэкларацыя новага французскага урада

ПАРЫЖ, 6 чэрвеня. (БЕЛТА). Прэ'ер Леан Блюм выступіў сёння ў палате дэпутатаў з уравай дэкларацыяй. У сёння дэкларацыя агаласіў Далах. «Французскі народ, — гаворыцца ў дэкларацыі, — (прадэманстраваў) сваб непахіснае рашэнне агаразіць суволь усеякіх гвалтоўных і замаскаваных замахаў дэмакратычнай свабоды. Народ агаласіў спав по-лю да міру. Новы ўрад з'яўляецца вызваленнем большасці краіны, якая аб'явалася пад знакам нароцнага фронту.

Урад не павінен выступаць тут са сваёй праграмай. Яго праграма — гэта агульная праграма, падлі-саная ўсім партыямі большасці. І адзіная задача, якая ўстае перад ім, гэта ператварыць гэту праграму ў справу. Гэтыя акты будуць следваць адін за другім у шпаркім тэмпаі.

У пачатку будучага тыдня мы ўнісем у палату рад законапраектаў і звернемся да абодвух палат з просьбай забяспечыць іх галасаванне да роспуску на казі-кулы.

Гэтыя законапраекты будуць з'яўляцца: 1. У адноўленні 40-гадзінна рабочы тыдзень, наладжыва-ры, аплачываючы водпускі, паві вольніх грамадскіх работ, нацыяналізацыю вырбу зброі, стварэнне хлеба-нага бюро, мерапрыемствы якая пастужылі-б узорам для рэвалюцыйна (аднаўлення прэ) іншых сельска-гаспадарчых прадуктаў, як віно, мяса і малака, пра-дэманна абавязнага школьнага перыяда, змену стагату французскага банка, яка-б забяспечыла пе-раражэнне нацыянальных інтарсаў і кіраванні гэтым (сінкам, пачатам перагляду надымчальных дэпрэ-гатаў і ітарскае найбольш жорстка закранутых катэ-горыяў служачых грамадскіх устаноў, канцыясійных прадырмстваў, а таксама былых франтанікоў.

Ік толькі гэтыя законапраекты будуць прагаласа-ваны, мы прадставім парламенту другую серыю праек-таў, дэтычных, у дрыватнасці, устанавлення нацыя-нальных фондаў па барацьбе з беспрацоўем, страхо-вання супроць стыхійных вшчасцаў і сельскай га-спаларцы, пенсій, якія-б агаралі ад жабыцтва ста-рых трыжанікаў горада і вёскі.

У хуткім часе мы прадставім на ваш разгляд шы-рокую сістэму спрашчэння і аслаблення падатковых цяжараў, яка-б аблегчыла армо, што ляжыць на вытворчасці і на гандлі, і яка не патрабуе іншых вольных краіны абкладання, апрача падаткаў на на-роцненія багатыя. Гэта сістэма прадуладжывае бараць-бу з мапэвнцізмам ухіленнем ад падаткаў і перш за ўсё накіравана да аднаўлення грамадскай эканамі-чай актывнасці.

Урад аб'яваецца забяспечыць рэспубліканскі па-радак у краіна.

У тым-жа духу і з той-жа рашучасцю, — гаво-рыцца далей у дэкларацыі, — мы возьмем на себе кіраўніцтва міжнароднымі справамі. Воля краіны віда-рочна. Краіна хоча міру. Яна хоча непахіснага міру з усімі нацыямі і для ўсіх напай земага шара. Краі-на палка жадае, каб арганізацыя налектыўнай без-апанасці дазволіла спыніць разнузданую гонку ўзбра-енняў, у якую ўцягнута ўся Еўропа.

Лінія паводін урада будзе вызначацца гэтай адна-душнай воляй, яка ні ў якой меры не з'яўляецца ні прызнакам безапаможнасці, ні праўленнем сла-басці.

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі ажыццяўлення ітарскай ба-роты, мы сцязаемся ажыццявіць веру нашы ў самую са-бе, і сваё будучае, у свой лёс. Вернасць нашым аб-авязанасцям — такоа наша права, грамадскі до-брабыт — такоа будзе наша мэта».

Дэкларацыя заканчваецца наступнымі словамі:

«Мы палка жадаем, каб першыя рэзультаты мера-прыемстваў, якія мы будзем праводзіць пры нашым кіраўніцтве, даць сімбі ў хуткім часе агульч. Мы чакаем ад гэтага не толькі аж

ПАРТЫЙНА ПРАПАГАНДА НА БАБРУЙСКИМ ЛЕСАКАМБІНАЦЕ

ПРАПАГАНДИСТЫ АБ САБЕ ЧАСТА СУСТРАКАЮСЯ З ТРУДНАСЦЯМІ

Я кірую партыйнай школай. Не паважаю каля 40 комуністаў. Склад слухачоў у мой школе ў асноўным добра падвучаны. Але ёсць перадавікі і адставачы. Па гісторыі партыі наша школа аказвае вывучэнне 14 а'езда. Акрамя гісторыі слухачы вывучаюць яшчэ і агульнаасветныя прадметы.

У сваёй рабоце, як прапагандыст, я прадстаўляю сама сабе. Ніхто мяне не кіруе і не дапамагае. А мне патрэбна сур'ёзная дапамога не толькі метадычна, але і агульнаасветная і фактычным матэрыяламі.

Частва ў падрыхтоўцы да заняткаў я сустракаюся з труднасцямі. Я рыхтуюся да заняткаў па матэрыялах Леніна-Сталіна, падручнік Чырвонай выкарыстоўваю толькі як канспект. І часта прыходзіцца калямі сядзець, каб разабрацца ў тым ці іншым пытанні.

А трыбы было, каб нас хоць разоў тры ў месяц сабралі на сесію, дапамагі разабрацца ў ясных пытаннях, падрыхтавацца да заняткаў. Гэтага няма.

ЯКУШАВА, прапагандыст саўпарцішколы.

ПАРТОРГІ СТАЇЦЬ У БАКУ

У пачатку вывучэння праграмы ў нас на 2 курсе камбуза было 32 слухачы. Цяпер засталася 25. Ёсць яшчэ 7 слухачоў, якіх не могуць прыправаваць праграму другога курса камбуза. Гэта Еліч, Чарнякоў, Навіцін і інш. Але ёсць слухачы, якія вельмі добра працуюць над матэрыяламі і значна павялічылі сваю марксісцка-ленінскі кругазор. Гэта Малінін, Вечар, Каманін і інш.

За ўвесь час майёй работы ў камбузе ні адзін парторг не прышоў напавінацца, як комуністы яго партгрупы вучацца, паспываюць. А ёсць-жа і такія, якіх трэба падлічыць.

Частва часта заняткі дапамагаюць слухачам складваць канспект, рыхтавацца да заняткаў, даць літаратуру. На камбінаце не хапае адпаведнай літаратуры. Ніякіх ні аднаго зразамкі гісторыі прахаласцкай вайны, няма гісторыі ВКП(б) у рэвалюцыйны перыяд, не хапае трохтомніка Леніна — Сталіна.

Комуністы хочунь лабіць гэту літаратуру для сабе. Але ніхто не пакапаецца аб выніцы яе не толькі для комуністаў, але нават і для партэбінаца.

ПАСТОЛЬНЫ, прапагандыст 2 курсе камбуза.

ПАТРЭБНА МЕТАДЫЧНАЯ ДАПАМОГА

Я скончыў вышэйшую тэхнічную вучэбную ўстаноўку, але на прапагандысцкай рабоце я ўпершыню. Выглядаю гісторыю партыі на вядучы Кірыяна і рыхтуюся да заняткаў Кірыяна па гэтым падручніку. Мне цяжка падарваць адпаведную літаратуру да кожнай тэмы. Ніхто ў гэтых пытаннях не прыходзіць мне на дапамогу. За ўвесь час майёй работы партком ні разу мяне не заслухаў.

Асабліва мне патрэбна метадычная дапамога. У мяне на кожных занятках не хапае пытанняў для слухачоў. Я магу толькі задаць слухачам два-тры пытанні. І таму я бываю вельмі задалоў, калі мне трэба рэбіць ўводную або заключную лекцыю.

Прапагандыст ЛІЧКО.

На Украіне Менска, на вуліцы імя Дзежынскага прытуліліся невялікі аднапавярховы будынак.

На першы погляд гэта звычайны жылы дом, але там, у гэтым доме, ляжэ незвычайнае жыццё. Жывуць у ім 50 маладых грамадзян Савецкага Саюза, якія страцілі сваёй бацькоў.

Прыбываюць сюды дзедзі і неадвольна, многім аздэццо, што будзе «горш», чым раней. Але гэта не надоега — за таго часу, пакуль прыязе да навічак іх наважана цёпла Анастасія Нікалаеўна.

Яна з мацінскай пеленкай пачае навічак на «жэстурова» па ўсёму будынку. Паказвае добра абсталяваную рабочую пакой, залу для гульняў і танцаў, стадоўку і, нарэшце, спалальню, дзе стаяць рэкані чысненія, пакрытыя белымі коўдрамі ложка. Напхочыцца да аднаго з іх і гаворыць: «Вось гэты ложка будзе твой».

Гэта здзіўляе малых. Ён ніколі не думаў, што ў такім доме можна знайсці хатні ўтулак і такую добрую пеню, як Анастасія Нікалаеўна, якая заменіць страчаную маму.

ЗАНЯТКІ, ЯК ЯНЫ ЁСЦЬ

Партыйная арганізацыя бабруйскага дрэвапрацоўчага камбіната налічвае 190 членаў і кандыдатаў партыі. Усе яны ахоплены рознымі формамі партыйнай асветы. У партарганізацыі ёсць невялікія камуністы, якія паказваюць узоры работы на павышэнню свайго ідэйна-палітычнага ўзроўню. Але ёсць і адставачы, якім патрэбна сістэматычная дапамога. Сёння мы даем выступленні камуністаў, прапагандыстаў, якіх таварыш аб слабаць партыйнага жыцця, партэбінаца ў забеспячэнні высокай якасці прапаганды. Асабліва маніратнага кіраўніцтва асветным гісторыі партыі часта прыводзіць да смежыства, школарства, якое відаць з паказаных заняткаў прапагандыста Навікава.

Слухачы і курсы камбуза сабраліся на заняткі. На нашай прасьбе прапагандыст Навікава прывясціла асабліва цікавыя тэмы «Партыя ў рэвалюцыйны перыяд». Гэта тэма была прапрацавана на папярэдніх занятках.

На якіх пунктах партыя вела барацьбу з новай апазіцыяй і колькі было гэтых пунктаў? — пытае Навікава.

Наша партыя вела барацьбу з апазіцыяй на 7 пунктах, — азваўся слухач Гелер.

На якіх? Доўгае маўчанне. Ніхто з слухачоў не мог успомніць ні аднаго з гэтых пунктаў. Прапагандыст паказаў — саб пабудове сацыялізма ў адной краіне. Тут-жа было пастаўлена пытанне:

Раскажыце аб лесе сацыялізма ў нашай краіне. Як ставіў пытанне Ленін і што гаварыла апазіцыя?

Ажымы былі, прыкладна, такія: Ленін гаварыў, што мы можам пабудоваць сацыялізм у сувязі з няроўнамернасцю развіцця капіталізма, — азваўся слухач Мухомцаў.

Трошкі гаварыў, што мы не можам пабудоваць сацыялізм без сусветнай рэвалюцыі, дадала Ваўчок.

Ленін гаварыў аб канчатковай пабудове сацыялізма ў нас, бо мы не можам чакаць сусветнай рэвалюцыі, — гаворыць слухач Спелав.

Такія няпоўныя, недакладныя адказы давала большасць слухачоў.

Прапагандыст перапытаў ажымыць зямлі некаторы канкрэтныя пытанні.

Розніцу паміж разуמוвай і фізічнай працай мы знішчыць можам?

Можам, — адказваюць хорам слухачы.

Розніцу паміж горадам і вёскай мы знішчыць можам?

Можам, — паўтараюць зноў слухачы.

Электрыфікаваць нашу краіну можам?

Можам!

Так схематычна, адарвана ад практычнага жыцця разбіралася пытанне аб пабудове сацыялізма ў нашай краіне.

Не высветліўшы, якая была абстаноўка — міжнародная, унутраная, у той перыяд, калі праходзіў XIV з'езд партыі, Навікава пачала паўтараць тэмы «Партыя ў рэвалюцыйны перыяд» з бараньбы партыі з апазіцыяй па пытанню аб пабудове сацыялізма ў нашай краіне.

Прапагандыст Навікава не паказала ўмоў пераходу ад сацыялізма да камунізма, нічога на сказала аб тым, што да нас станаўся рух для таго, каб пераходзіць і перакочыцца да камунізма аб камунізме. А пытанне аб камунізме звяла толькі да знішчэння розніцы паміж разуמוвай і фізічнай працай, паміж горадам і вёскай.

І само пытанне Навікава ставіць няправільна. Справа не ў

Ч А М У МЫ АДСТАЕМ

ДРЭВНА УСВОЙВАЮ МАТЭРЫЯЛ

У 1926 годзе я скончыў вучэбную школу. Агульную асвету маю ў аб'ёме шасці груп. Займаюся ў саўпарцішколе. Гісторыю партыі я вывучаў не раз. Але мне цяжка прапрацаваць над кнігай. Калі я чытаю матэрыял, мне цяжка выбраць асноўную думку, каб запісаць яе. Цяжка зрабіць вывад па тэму ці іншаму факту.

Мне куды лягчэй займацца калектыўна або пры дапамозе больш падрыхтаванага таварыша. Але за ўвесь час майёй вучобы ні партэбінаца, ні прапагандыст не дапамагалі мне ў падрыхтоўцы да заняткаў. І я адчуваю, што адстаю ад усяй групы. Дрэвна ўсвойваю пройзены тэмы.

Мне куды лягчэй займацца калектыўна або пры дапамозе больш падрыхтаванага таварыша. Але за ўвесь час майёй вучобы ні партэбінаца, ні прапагандыст не дапамагалі мне ў падрыхтоўцы да заняткаў. І я адчуваю, што адстаю ад усяй групы. Дрэвна ўсвойваю пройзены тэмы.

ЛУГАНСКИ.

АДНАМУ ЗАЙМАЦЦА ЦЯЖА

Калі я рыхтуюся да заняткаў адзін, я не ўсё разумею. Некалькі раз я рыхтаваў тэму разам з камуністам Буцікам і тады я адчуваў, што магу смела выступаць на занятках, магу адказаць на заданыя прапагандыстам пытанні. А калі рыхтуюся да заняткаў адзін, то пастаўленыя прапагандыстам пытанні мне здаюцца зусім новымі і незнамымі.

У нас не практыкуюцца дапамога слабым слухачам гуртка з боку больш падрыхтаваных камуністаў, няма гэтай дапамогі і ў партыйнай табліне.

КІТАЙЧЫ.

ДРУГІ ГОД НА АДНЫМ КУРСЕ

У партыі я ў 1932 годзе. Увесь час займаюся ў партыйнай сетцы. У мінулым годзе з-за неспаспываючых мяне паніжэнні на другі год на першым курсе камбуза. Адстаю я і зараз.

Калі-б больш падрыхтаваны таварыш дапамог мне рыхтавацца да заняткаў, я паспываў-бы лепш і не быў-бы ў ліку адставачых. Мне ніхто ніколі не дапамагае. Майё вучобай мала цікаваяцца.

ШЧЭРБІЧ.

БЯГУЧАЯ ПАЛІТКА

2 чэрвеня часны, кандыматы партыі і спачувачыя партыйнай арганізацыі лесакамбіната займаліся ў многаграннай партыйнай сетцы.

У гэты дзень ні ў адной школе і ні ў адным гуртку прапагандысты не абырнулі ўвагі слухачоў на бягучыя падзеі ўнутры нашай краіны і ў капіталістычным свеце.

Гэты дзень не адзіны. Ва ўсёй партыйнай сетцы камбіната ні адзін прапагандыст за выключэннем Пастольнага не адводзіць часу для разбору па слухачам пытанню бягучай палітыкі. Прапагандысты не цікавяцца тым, як комуністы разбіраюцца ў бягучых пытаннях, не прывучаюць іх сістэматычна прапрацаваць газетай.

У гэты дзень ні ў адной школе і ні ў адным гуртку прапагандысты не абырнулі ўвагі слухачоў на бягучыя падзеі ўнутры нашай краіны і ў капіталістычным свеце.

Гэты дзень не адзіны. Ва ўсёй партыйнай сетцы камбіната ні адзін прапагандыст за выключэннем Пастольнага не адводзіць часу для разбору па слухачам пытанню бягучай палітыкі. Прапагандысты не цікавяцца тым, як комуністы разбіраюцца ў бягучых пытаннях, не прывучаюць іх сістэматычна прапрацаваць газетай.

Тэмы справацца кідаюцца. Паралізаваўся ўрачом. Выяснілася, што ў іх не ўсё ў парадку з нервам. Накарвалі іх лячэння. Анастасія Нікалаеўна робіць усё, каб зрабіць дэпоам хатні ўтулак, каб не даць ім адчуць, што яны гадуюцца без бацькоў. Ведае яна, што для таго, каб яны добра аднавіліся, трэба ўважліва да яго адносіцца, і таму раней, чым адправіць іх у школу, яна прыгатуе кожнаму снежанне з сабой, праверыць, як яны падрыхтавалі ўрок, ці добра апрапунты.

Разам з дзедзімі хвалявалася Банькоўскай ў час запісак, — як яе выхаванцы скончыць вучэбны курс?

І таму з радзімою бягучы дзедзі, як за роднай маці з запісак, шумным навопам акружаюць яе і сцяпываюцца разкасаць, што добра, закончалі яны вучэбны курс і многія з іх а'ўляюцца выдатнымі вучобі.

У дзедзічым доме паступалі розныя дзедзі. Былі дысплынаваныя, а былі і такія, якія мелі па некалькі прымаўляў у міліцыю. Асабліва выдзяляліся Віна Пальчэўскі і Сёма Касабункі.

Прыбылі яны з польскага заіччана дома. Непрыгожую ім далі характарыстыку. Чытае Сёміну: «Да вучобы з'явіўся, але янаўшча рыхтаваў урокі, дысплынава дрэвнага, драчуна, грубіяна, 21 снежня 1935 г.

Ч А М У МЫ АДСТАЕМ

ДРЭВНА УСВОЙВАЮ МАТЭРЫЯЛ

У 1926 годзе я скончыў вучэбную школу. Агульную асвету маю ў аб'ёме шасці груп. Займаюся ў саўпарцішколе. Гісторыю партыі я вывучаў не раз. Але мне цяжка прапрацаваць над кнігай. Калі я чытаю матэрыял, мне цяжка выбраць асноўную думку, каб запісаць яе. Цяжка зрабіць вывад па тэму ці іншаму факту.

Мне куды лягчэй займацца калектыўна або пры дапамозе больш падрыхтаванага таварыша. Але за ўвесь час майёй вучобы ні партэбінаца, ні прапагандыст не дапамагалі мне ў падрыхтоўцы да заняткаў. І я адчуваю, што адстаю ад усяй групы. Дрэвна ўсвойваю пройзены тэмы.

Мне куды лягчэй займацца калектыўна або пры дапамозе больш падрыхтаванага таварыша. Але за ўвесь час майёй вучобы ні партэбінаца, ні прапагандыст не дапамагалі мне ў падрыхтоўцы да заняткаў. І я адчуваю, што адстаю ад усяй групы. Дрэвна ўсвойваю пройзены тэмы.

ЛУГАНСКИ.

АДНАМУ ЗАЙМАЦЦА ЦЯЖА

Калі я рыхтуюся да заняткаў адзін, я не ўсё разумею. Некалькі раз я рыхтаваў тэму разам з камуністам Буцікам і тады я адчуваў, што магу смела выступаць на занятках, магу адказаць на заданыя прапагандыстам пытанні. А калі рыхтуюся да заняткаў адзін, то пастаўленыя прапагандыстам пытанні мне здаюцца зусім новымі і незнамымі.

У нас не практыкуюцца дапамога слабым слухачам гуртка з боку больш падрыхтаваных камуністаў, няма гэтай дапамогі і ў партыйнай табліне.

КІТАЙЧЫ.

ДРУГІ ГОД НА АДНЫМ КУРСЕ

У партыі я ў 1932 годзе. Увесь час займаюся ў партыйнай сетцы. У мінулым годзе з-за неспаспываючых мяне паніжэнні на другі год на першым курсе камбуза. Адстаю я і зараз.

Калі-б больш падрыхтаваны таварыш дапамог мне рыхтавацца да заняткаў, я паспываў-бы лепш і не быў-бы ў ліку адставачых. Мне ніхто ніколі не дапамагае. Майё вучобай мала цікаваяцца.

ШЧЭРБІЧ.

БЯГУЧАЯ ПАЛІТКА

2 чэрвеня часны, кандыматы партыі і спачувачыя партыйнай арганізацыі лесакамбіната займаліся ў многаграннай партыйнай сетцы.

У гэты дзень ні ў адной школе і ні ў адным гуртку прапагандысты не абырнулі ўвагі слухачоў на бягучыя падзеі ўнутры нашай краіны і ў капіталістычным свеце.

Гэты дзень не адзіны. Ва ўсёй партыйнай сетцы камбіната ні адзін прапагандыст за выключэннем Пастольнага не адводзіць часу для разбору па слухачам пытанню бягучай палітыкі. Прапагандысты не цікавяцца тым, як комуністы разбіраюцца ў бягучых пытаннях, не прывучаюць іх сістэматычна прапрацаваць газетай.

У гэты дзень ні ў адной школе і ні ў адным гуртку прапагандысты не абырнулі ўвагі слухачоў на бягучыя падзеі ўнутры нашай краіны і ў капіталістычным свеце.

Гэты дзень не адзіны. Ва ўсёй партыйнай сетцы камбіната ні адзін прапагандыст за выключэннем Пастольнага не адводзіць часу для разбору па слухачам пытанню бягучай палітыкі. Прапагандысты не цікавяцца тым, як комуністы разбіраюцца ў бягучых пытаннях, не прывучаюць іх сістэматычна прапрацаваць газетай.

Тэмы справацца кідаюцца. Паралізаваўся ўрачом. Выяснілася, што ў іх не ўсё ў парадку з нервам. Накарвалі іх лячэння. Анастасія Нікалаеўна робіць усё, каб зрабіць дэпоам хатні ўтулак, каб не даць ім адчуць, што яны гадуюцца без бацькоў. Ведае яна, што для таго, каб яны добра аднавіліся, трэба ўважліва да яго адносіцца, і таму раней, чым адправіць іх у школу, яна прыгатуе кожнаму снежанне з сабой, праверыць, як яны падрыхтавалі ўрок, ці добра апрапунты.

Разам з дзедзімі хвалявалася Банькоўскай ў час запісак, — як яе выхаванцы скончыць вучэбны курс?

І таму з радзімою бягучы дзедзі, як за роднай маці з запісак, шумным навопам акружаюць яе і сцяпываюцца разкасаць, што добра, закончалі яны вучэбны курс і многія з іх а'ўляюцца выдатнымі вучобі.

У дзедзічым доме паступалі розныя дзедзі. Былі дысплынаваныя, а былі і такія, якія мелі па некалькі прымаўляў у міліцыю. Асабліва выдзяляліся Віна Пальчэўскі і Сёма Касабункі.

Прыбылі яны з польскага заіччана дома. Непрыгожую ім далі характарыстыку. Чытае Сёміну: «Да вучобы з'явіўся, але янаўшча рыхтаваў урокі, дысплынава дрэвнага, драчуна, грубіяна, 21 снежня 1935 г.

ПРАЦОУНЫЯ БССР АБМЯРКОВАЮЦЬ ЗАКОНАПРАКТ АБ ЗАБАРОНЕ АБОРТАУ І ДАПАМОЗЕ РОЖАНЦАМ



Урач цэнтральнай поліклінікі т. Боліцкая (другая злева) разам з чаргавымі жанчынамі абмяркоўвае праект пастаноўкі ўрада аб забароне абортару і дапамозе рожанцам. Сядаць (злева направа): тт. Беленькая, Баліцкая, Стоппер, Аускер-Рутанберг. Фото Зайкова.

БЛІЗНЯЦЫ ТУМЛОВАЧ

Увечары асабліва весела ў доме Парфірыя Спіданавіча і Марыі Аляксандраўны Тумловіч. Дзеці абраўца хацаткі. Жоржык, Зоя і Анюта прыгожыя з заіччай пладушкі, а Іван, Ніна і Грыша са школы. Адна толькі Зоя не адлучалася нікуды. Яна хварее.

За вядзім сталом дзеці расказваюць кніжкі, паперу, карандашы. Адны чытаюць, другія малюць.

Старэйшаму — Івану — мінула 12 гадоў. Ён канчае 5 клас. Пасля школы з'яе іспыты і пераходзіць у школу. Іван ужо тры гады шпелюе. Хоць быць не інакш як зубным урачом — тлумачыць Марыя Аляксандраўна — вельмі старанна. За кніжкі прасяджае ўвесь вечар.

Ніна маладая Івана на 2 гады. Сёння яна перайшла ў трэці клас. Жыў 9, а Грыша 7 гадоў. Ён перайшоў у першы клас, у нульвыя вучыцца добра.

Самыя маладыя — Жоржык, Зоя і Анюта. Кожнаму з іх 5 гадоў. Марыя Аляксандраўна нарадзіла трох блізнят у 1931 г. «Яны разумныя дзеці, — з радзімо гаворыць яна, — нават не думала, што будуць такімі. Паглядзець, Жоржык навукаўшча пісаць. Ведае ўсе літары, любіць малыванне і нават спіць з карандашом».

Яшчэ не было года, як яны пайшлі хадзіць. На другі год мамі насіла іх у калгасныя асяі. У асяі яны добра даглядзіліся і паправіліся з кожным днём. А падрастлі — пайшлі на дзічачую папуку.

Яшчэ не было года, як яны пайшлі хадзіць. На другі год мамі насіла іх у калгасныя асяі. У асяі яны добра даглядзіліся і паправіліся з кожным днём. А падрастлі — пайшлі на дзічачую папуку.

Яшчэ не было года, як яны пайшлі хадзіць. На другі год мамі насіла іх у калгасныя асяі. У асяі яны добра даглядзіліся і паправіліся з кожным днём. А падрастлі — пайшлі на дзічачую папуку.

Яшчэ не было года, як яны пайшлі хадзіць. На другі год мамі насіла іх у калгасныя асяі. У асяі яны добра даглядзіліся і паправіліся з кожным днём. А падрастлі — пайшлі на дзічачую папуку.

МАЦІ 12 ДЗЯЦЕЦ

З вядзімай радасцю пачула я аб законнапракце аб забароне абортару. Я а гарачу гадзіла на тых жанчынах, якія боляцца радзіць дзедзі, рабіць абортару.

Я паскажу ім аб сваім жыцці. Мне 58 год, а мужу 70 год. Я нарадзіла 12 дзедзіч, з якіх дзедзіч жыў і прыносіць сваёй працай карысць краіне.

У нас тры сыны і сем дачок. Старым — Марк — пісьманік, літа аздаваны і інш. Літаратурныя творы пад псеўданімам «Колубка».

Удзельнічаючы ў вядзімай радасці, затрымалі на выхадзе.

Горш стаяць справы з Віняй. Ён абраца таго, што не прымае ніякай дысплыны, меў два прыроды ў міліцыю за злачынства. Прычым апошні раз 2 студзеня 1936 г.

Паступілі хлапчучы 4 дзічачы. Дом у пачатку лютага 1936 г. Вялі сабе абурэння. Ухоўліць без заручы, білі малых нікога не прызнавалі. Са школы кожны дзень зваілі, пагражалі выключыць.

Задумалася над імі Банькоўскай. Спачатку меркавала ўдзедзічачы сурова, але не дапамагло. Тады вывількала хлапчучоў да сабе, стала гутарыць з імі па пачырпці, даказвала, што савецкай краіне патрэбны абавязна, дысплынаваны будучы сацыялізм. І што, будучы несплынаванымі, яны не зможунь быць карыснымі ў сваёй радзіме.

Хлапчучы далі абяшанне апрапунці. Пшыя сачыла за імі. Бачыла, што ішчыкі становіліся дзедзіч.

Зараз Сёма і Віня зваіць з лепшых. Яны вядзімай вучобі, дысплынава ў школе на «вядзімай». Сёма рыхтаваў выступленні на дзічачай алімпіядзе ў украінскім галасціку.

Іх акраў і рашыла Анастасія Нікалаеўна паслаць у Маскву і час канікула. Паслаць у Маскву і час канікула. Паслаць у Маскву і час канікула. Паслаць у Маскву і час канікула.

4-м месці дзічачы дом паказальна. Ён кіруе большымі тав. Банькоўскай, акая адна і любоўна выконвае даручэння ў іх сава.

Н. ДАВЫДАВА.

ВЯЛІКАЯ РАДАСЦЬ МЕЦЬ ДЗЯЦЕЦ

Лічу неабходным унесці наступныя дзеі да законнапракта.

Для таго, каб дазволіць аборт, урач пав

ДАПАМАГАЮЦЬ... АБЯЦАНКАМІ

(Пісьмо члена горавета)

З 1928 па 1931 г. я працаваў у жэндыдзе. У 1934 годзе за актыўную працу мяне выбіраюць у члены Рэдакцыйнага горавета. Тут я таксама актыўна працую ў секцыі па ахове здароўя. Апрача гэтага выконваю розныя заданні па даручэнню старшын горавета.

Сям я маю складасце з 7 дзяцей ад 6 да 17 год. Для выхавання патрэбна невялікая сума. І я папрашаю старшыню горавета, каб апошні прадставіў мяне працу.

Старшыня абяцаў мне службу ў театры, які павінен быў хутка адкрыцца. Зараз театр адкрыўся, а старшыня горавета нават не падлічыў патрэбны рагледзець маю справу. Месяца было занята іншым.

Пра некаторы час старшыня прапанаваў мне працу ў летнім садзе. Я з радасцю згадзілася. Паўга да закладчыка саду. Дагаварылася з ім. Скасаваў прыблісна 19 мая. Але калі я прыйшла ў прызначаны дзень, то закладчыка саду Капытоўскага паведаміў, што ўжо заняў другога чалавека.

Наўжо я за сваю актыўную дзейнасць на грамадскай працы не заслужыла атрымаць працу, якая б дапамагла мне палепшыць матэрыяльнае становішча сям'і?

ПАРХОУНІН.

САНПОСТ БЕЗ АПТЭЧКІ

(Пісьмо начальніка санпоста)

У мінулым годзе горадскі аддзел аховы здароўя прызначыў мяне начальнікам санітарнага паста пры калгасе «Чырвоны Ухоў» (Каленцкі сельсавет). Абралі і санітарную трыку.

На нашы абавязкі ўскладзецца аказваць першую дапамогу ў выпадках выпадкаў да прыходу лекара, а таксама весці барацьбу за санітарнае становішча хат калгаснікаў і іншых памешканняў.

Сяспост адразу прыступіў да працы. Пачаў наладжваць паходы за чыстацю і культуру ў калгасе. У хатах калгаснікаў стала чыста.

Але для таго, каб можна было аказваць першую дапамогу ў выпадках выпадкаў, нам патрэбна анатэчка. Калі-ж я звярнуўся да старшын калгаса Дяткова, каб адпусціў грошы на пакупку аптэчкі, то апошні адмовіўся.

— На такую дробь паварта паварта грошы, — адказаў ён.

Таміх чынам, не маючы аптэчкі, мы не можам аказваць першую дапамогу пацярпелыму.

ФІЛІПЭ.

КАЛІ Я АТРЫМАЮ КВАТЭРУ?

(Пісьмо рэдакцыйнага работніка)

У 1935 годзе я скончыў Комуністычны інстытут журналістыкі імя Кірава. ЦК ЦК(С)Б накіраваў мяне на пастаянную работу намеснікам рэдактара газеты «Чырвоны Турэцшчына».

Я-жа сустраўся мяне кіраўніцтва Турэцскага раёна? Два з паловай месяцы я валаўся ў габінец рэдактара, бо мне не прадставілі кватэры. Зараз жыць у маленькай пакойчыку аднаго, а сям'я з 5 чалавек знаходзіцца ў вясцы за 10 кілометраў ад месца май працы.

Я некалькі раз звяртаўся да старшын РВК Шаршнёва, каб прадставіў мяне кватэру, але ўсё мае намаганні засталіся без вынікаў. Кватэры і зараз я не маю. А ў Турэце ёсць вольныя кватэры, але яны забараняюцца для работнікаў, якія неўладна калі прыедуць на работу ў раён.

Б. ЛЕУКОВІЧ.

АДЧЫНІЦЕ ВЕТПУНКТ

(Пісьмо калгасніка)

По гледаць на тое, што Аземлянскі сельсавет з'яўляецца самым аддаленым у Глушыні раёне, там не паводзіліся адчыніць ветпункт.

Калі жывёлы патрабуюцца хутка забавога, асабліва ў час палыхаў, то за ветурачом трэба ехаць ад 30 кілометраў. Часта здараецца так, што япраз у гэты час ўрач паедзе ў які-небудзь сельсавет. Пакуль знойдзеш і прывязеш яго, мінае тры-чатыры дні.

Усё гэта значна адбіваецца на развіццё жывёлагадоўлі. Асабліва жывёлы прыходзіцца калгасу «Чырвоны штандарт», які самаму аддаленаму ад сельсавета і раёнага цэнтру.

У гэтай частцы раёна неабходна адчыніць ветпункт.

ГАРМАЗІНСКІ, МАЛАНОВІЧ, СІНКЕВІЧ.

ПА СЛЯДАХ ВЫСТУПЛЕННЯ «ЗВЯЗДЫ»

«Дзяржыморды» з ЯЗЕНА-СЛАБОДСКАЯ ШКОЛЫ»

У «Звяздзе» была асцяпана нарэшце дэлегатцыя пад загалоўкам «Дзяржыморды» з Язена-Слабодскай школы.

Сакратар Язена-Слабодскага райкома партыі тав. Дзюбаў паважліва паміж тым матэрыял «Звязды» адміжраваўся на бэро РК і факты пацвердзіў.

За фінансавы меры ўдзялення навуковаму дырэктару гэтай школы Прохараў з работнікам.

Матэрыял на Прохарава перадаў адстаўкай камісіі для расследвання пры вызначэнні звання настаўніка ў раёна.

СКРАЗНАЯ СТАХАНАЎСКАЯ

— Зноў ішлі дронна наматаны, вузлы напярэйшым.

Вера ўжэ каторы раз падыходзіць да трыкатажнай машыны і ўсё націскае на абрыма. Хуткім рухам рукі заважваецца вузел. Надзея руху і зноў закруціцца карцэскае шпіндэль, але ўжо праз мінуў Вера зноў ішліца за першай машынай.

Праціва падаюць з матэрыяла паха. Шмат тут матэрыяла, хіжэ робіць брак, дзе шукаць вывадзіца?



Тав. ІЛЬІНОВА Ліда — стыханавая на чысьнага участку скразнага стыханавой брыгады.

Гэта пажыла ўстанавіць. Аблявіць тут тэхналагічны працэс. Ужэ каторы дзень, дэ стыханавая Вера не выконвае сваёй нормы дэ не адзі яна. На дзесятым участку трыкатажнага паха фабрыкі імя Клары Цэткін і 18 работніц амаль ні адна не выконвае новай нормы.

Наўжыкі паміж пяхом адбіваецца на штодзённай выпрацоўцы работніц, тармазіць далейшае разгортванне стыханавога руху на фабрыцы.

Ажыўлена праходзіць у пяху работніц сходы па участках. Сёння сходы асабліва цікавыя, разгледжана пытаньне, якое хваліць кожную трыкатажніцу. Усё з захваленнем гавораць аб калгасным вопыце калгасніц прадзільшчыц.

— Скразная стыханавая — гэта новае слова за дзень абійшло ўсю фабрыку.

Я АСВОІЛА ТЭХНІЧНУЮ НОРМУ

Я працую ў групе «А» вясельшчыцай. Абсугавіўшы чатыры машыны. Ад якасці работніц маю працую па многім залежным работа наступнага працэсу — пяху.

Звычайна мы працавалі тав. Матэрыяламі давалі нам дронна наматаны прадзіва (мяккія катушкі, дронна звязаныя вузлы). У рэальнасці — мал прадукцыйнасць працы зніжалася, а штопка (брак) павялічвалася. Кельнішчыцы-ж шпіндэлі з-за густой адпрацоўкі, што з'яўляецца рэзультатам адхілення ад стандартнай шпіндэльнай наскі.

Тым асабліва б'іць вытворчасці скразная стыханавая брыгада зніжвае. Пяноу да майі машыны прымацаваны пастаянна матэрыяламі, я-ж сваю прадукцыйнасць палепшыла Ільіновай. І ўсё мнэ старася, як мага лепш адзі аднаго абсугавіць. Апрача таго, мнэ ведаем, што ўсю нашу брыгаду насадуць снабжае ласцікам работніц фабрыкі «КМ» тав. Мядзель; калі ласцік бывае дронны, значыць, вынава Мядзель, ад яе мнэ і патрабуем.

Трэба здычаць, што Мядзель дае яшчэ дронны ласцік — ненармальнай шпіндэльнасці, са слабымі раззьякмі.

Скразная стыханавая брыгада дала мнэ магчымасць намнога павялічыць сваю прадукцыйнасць працы. Новую норму выпрацоўкі я ўжо даўно перавыконвала, а цяпер асабліва тэхнічную норму, выконваю я сістэматычна на 100 проц.

Скразная стыханавая вонь працы з першай работніцай 4-га участку Іваноўскай, якая яшчэ не асвоіла новай нормы. Асабліва мнэ, насалічыць, задзіволеным нашым майстрам скразной брыгады тав. Саперсонам. Ён спецыяльна праводзіць рамонты машын і іх рэгуляроўку. Машыны пад яго наглядкам не ведаюць перабоў і працягуюць поўным ходам.

ШАДУРА УСІНА. Стыханавая-насадуца 3-га участку групы «А».

Ізям на палях калгасе «Чырвоны змаргар», Даманавіцкага раёна.

— Вось гэты паніа мнэ гэта зьяна, — кажаце зьяна Гаразайтава Саша, спыніўшыся калі шпіндэліцай адзінай раі.

— Такой рожаў паніа мнэ 3-нашы калгасе яшчэ не было дзіва. Мнэ зьяна пасяла сваімі сіламі на гектары, узлішы на себе абавязанне даць не менш 25 цэнтнераў зьяна з гэтага.

Тут-жа Старавойтава расказае, што зьяна зьяна ўжо і што мнэку зьяна, каб яшчэ пншыць узятая на себе абавязанне. Бульбяніца, па якому селяцца паніа, узарана і прапаранавана два разы. Не гледаць на тое, што летас бульба селяцца на селякны гні, смята глеба зьянаў зьянаў Гіганталася. Апрача таго пасевы пакарміліся.

— Ну, а зьяна зьяна і самі бачыць, паніа чысьней і бнш не можа, — заваіда з горама зьяна, — мае жанычы даглядаюць яе усё роўна як гароніны.

Ганарыцца зьяна мнэ паліаствам. У паніацы селяроўкі не відаць пустае.

Зьяна Старавойтава Саша — адна з лепшых у раёне. Яна на працу заваіда зьянаў зьянаў. Сваёй аладай і добрайкаеяй работай на полі зьяна цэлакам адпрадувае гэту гана-

25 мая на вясельнай панчошна-трыкатажнай фабрыцы імя Клары Цэткін арганізавана скразная стыханавая брыгада. Ніжэй мы дружна выступілі стыханавую, уздэльніцай гэтай брыгады. Яны расказваюць, як пабудавана скразная стыханавая і перадаюць першы вопыт сваёй работы. Саме каштоўнае ў рабоце скразных стыханавых брыгад заключаецца ў тым, што тут канчаткова дабіваецца аблявіца, у стыханавы рух уцягваюцца новыя і новыя пласты работчыц. Гэта дае значнае павышэнне прадукцыйнасці працы, палепшае якасць прадукцыі.

Для першага вопыту кіраўніцтва фабрыкі рашыла арганізаваць першую скразную стыханавую брыгаду, якая аб'яднае дзесяць участкаў трыкатажнага паха і другі ўчастак матэрыяла паха.

На участках пачалася праверка і рамонты варштатаў. Праваралася кожная шпіндэля, кожная дэтал. Да трыкатажніц былі прымацаваны матэрыялы.

Вера Януцэва, Вера Якуцэва і дзесяць іншых трыкатажніц ужо зараз ведаюць сваіх матэрыяламі. Яны маюць справу з канкрэтнымі ласцікамі.

Скразная брыгада аб'яднае 48 матэрыяламі і 18 трыкатажніц. Работы аб'яднаюцца ў матэрыяламі паху. Тут на 16 варштатах наматываецца прадзіва. Сотні тысяч шпіндэляў, пагружаныя ў бародкі, бярэ першыя шпіндэлі ў трыкатажны пах. На кожнай бародцы прымацаваны алачкі з алачкі нумары матэрыяламі машыны. Вось рухавіца таксама і бародкай на яшчэ выведзены нумары 303,304. Гэта прадзіва для трыкатажніц Веры Януцэвай, Сяні Вера прадуе ў першай зьяна, а прадзіва пагружана для яе матэрыяламі яшчэ ўчора на трэцяй зьяна.

Не тое было раней, калі трыкатажніцам бывала праходзіла гадзінамі чакаць наступлення прадзіва.

Скразная стыханавая з першых жа дзен работ паказала велізарную

первагу ў правільнай арганізацыі тэхналагічнага працэсу. Дабавіцца асабліва б'іць вытворчасці — аблявіца. Работа кожнага чалавека брыгады па іду.

З выгляду нібы ў паху нічога не змянілася — тая-ж машына, тая-ж сямія людзі. Але работа іншая. Няма той былой мітусні, дарэмнай беганні. Многія работніцы, якія раней не выконвалі сваёй нормы апрацы ў скразной стыханавой брыгадзе даюць 118—120 проц. Усё гэта дзясць ўчастак у пяху таксама перавыконвае свой план (паніа даваў 85 проц. не больш).

1 чэрвеня на фабрыцы арганізавана яшчэ адна скразная стыханавая брыгада, якая аб'яднае ўсё тэхналагічны працэс насочных выработаў. Сюды ўваходзіць сем працоўшых панчошнага паха, адзін ўчастак матэрыяла паха. Апрача гэтага, да данай брыгады прымацавана спецыяльная машына па вырабу ласціка з суседняй панчошна-трыкатажнай фабрыкі «КМ».

У другой скразной стыханавой брыгадзе работніцы Шадура Усіна, Ільінова, Агеяна, Пятрова і інш. пры правільнай арганізацыі тэхналагічнага працэсу здылі за кароткі час асвоіць і тэхнічныя нормы, не гавораць ўжэ аб значным перавыкананні норм выпрацоўкі.

За час сваёй работы (10 дзён) скразная стыханавая брыгада дала вялікіх вынікаў, але ўсё-ж трэба адзначыць, у іх рабона не незалежна. У брыгадзе былі вельмі малы вытворчы парад. Фабрычны камітэт і тэхком не арганізавалі спароніўна паміж членамі брыгады і пасобнымі ўчасткам. Вопыт лепшых стыханавых скразной брыгады не пераходзіць на іншыя ўчасткі пахаў. Вось яшчэ і некаторыя пяхуны паміж участкам і самай скразной брыгадой, траўды, напачатку, але яны адноўна адбіваюцца на работе.

Першы вопыт работ скразных стыханавых брыгад на трыкатажнай фабрыцы імя Клары Цэткін з'яўляецца магучым вагаром для далейшага шырокага разгортвання стыханавога руху.

А.І. ЗАРУБЕННЫ, І. ТУРЭЦКІ, ГЕЛЬФАНД.

НОВЫ СТЫЛЬ РАБОТЫ

На вопыту брыгады матэрыяла трыкатажнага участку мнэ 1 чэрвеня арганізавалі скразную стыханавую брыгаду на участку насочных выработаў. Гэта брыгада адылае сем працоўшых матэрыяламі, апрача таго, мнэ ласцік, вязку наскі, абрэзку ўнутранай шпіндэля, кельніцы, сартыроўку і штопку.

Арганізавалі скразной стыханавой брыгады прымацаваць вылікае паказчык гэтай работы. Мнэ дэтална праробілі абсталяванне ўсіх участкаў, якія ўваходзіць у скразную брыгаду. Напачатку адрамантавалі дзве насочныя машыны. Астаннія аработніцы б'іць рамонты. Кожнай работніцы, якая абсугавівае насочную машыну сістэма «Ірвал», далі па два запясныя кружкі з новымі зьянамі. Колькасць абароту ў мінуў у насочных машынах павялічылі ад 240 да 270 і ў кельніцы — ад 270 да 306.

Наша скразная брыгада насадула стыханавую. Усё ўчасткі не ўкамулектаваны лепшымі стыханавымі машынамі фабрыкі. Арганізавалі структуру брыгады таксама, што яна канчаткова ліквідуе аблявіцу пяху і машыны.

Першыя дні работ скразной брыгады даюць добры эффект. Крывая выканання плана па працэсу вязкі зьянаеся ад 103 проц. ад 112 і на працэсу кельніцы — ад 129 да 140 проц. Стыханавы нашата панчошнага паха новыя нормы выпрацоўкі ўжэ даўно асвоілі і іх значна перавыконваюць, а многія дасягнулі ўжэ тэхнічных норм. Так, напрыклад, тэхнічная норма на працэсе насадкі складала 22 зьянацы. Гэту норму сістэматычна выконваюць стыханавы Шадура, Агеяна, Крайма, Прысяжова і Пятрова. Яшчэ лепш асвоена тэхнічная норма па працэсе кельніцы. Стыханавы Ільінова.

Ізям на палях калгасе «Чырвоны змаргар», Даманавіцкага раёна.

— Вось гэты паніа мнэ гэта зьяна, — кажаце зьяна Гаразайтава Саша, спыніўшыся калі шпіндэліцай адзінай раі.

— Такой рожаў паніа мнэ 3-нашы калгасе яшчэ не было дзіва. Мнэ зьяна пасяла сваімі сіламі на гектары, узлішы на себе абавязанне даць не менш 25 цэнтнераў зьяна з гэтага.

Тут-жа Старавойтава расказае, што зьяна зьяна ўжо і што мнэку зьяна, каб яшчэ пншыць узятая на себе абавязанне. Бульбяніца, па якому селяцца паніа, узарана і прапаранавана два разы. Не гледаць на тое, што летас бульба селяцца на селякны гні, смята глеба зьянаў зьянаў Гіганталася. Апрача таго пасевы пакарміліся.

— Ну, а зьяна зьяна і самі бачыць, паніа чысьней і бнш не можа, — заваіда з горама зьяна, — мае жанычы даглядаюць яе усё роўна як гароніны.

Ганарыцца зьяна мнэ паліаствам. У паніацы селяроўкі не відаць пустае.

Зьяна Старавойтава Саша — адна з лепшых у раёне. Яна на працу заваіда зьянаў зьянаў. Сваёй аладай і добрайкаеяй работай на полі зьяна цэлакам адпрадувае гэту гана-

КАШТОУНАЯ ІНІЦЫЯТЫВА


Жонкі гаспадарніку і інжынерна-тэхнічных работнікаў Заслаўскай МТС правалі вялікую работу па культурнаму абсталяванню паміж-каштовай МТС. Яны ўзяліся за раззьянае кветак калі ітарнага, каторы і майстары. Пасаджана ўжэ 40 вясонаў. На кветкавых клумбах высаджана 700 фінансаў розных кветак. Паблізі і паабраваў майстары, ітарна, будуць блішч і фарбавач каторы.

У культуры выгляд прыводзіцца ітарнага трактарыстаў. У пяхонна гаспадарцы раззьянае вушную ферму.

Жонка стыханавой Елізавета Фёдарэна Мунцэвіч сама пачынае ва-

А.І. ЗАРУБЕННЫ, І. ТУРЭЦКІ, ГЕЛЬФАНД.

СЛУЧНАЯ МТС ЗАКАНЧАЕ РАМОНТ МАЛАТАРАЊ



НА ЗДЫМКУ: лепшыя ударнікі МТС тт. Хацёна і Амбрамэвіч за рамонтам поўскладанай малатары. Фото Т. Шаршнёва.

КАШТОУНАЯ ІНІЦЫЯТЫВА

Жонкі гаспадарніку і інжынерна-тэхнічных работнікаў Заслаўскай МТС правалі вялікую работу па культурнаму абсталяванню паміж-каштовай МТС. Яны ўзяліся за раззьянае кветак калі ітарнага, каторы і майстары. Пасаджана ўжэ 40 вясонаў. На кветкавых клумбах высаджана 700 фінансаў розных кветак. Паблізі і паабраваў майстары, ітарна, будуць блішч і фарбавач каторы.

У культуры выгляд прыводзіцца ітарнага трактарыстаў. У пяхонна гаспадарцы раззьянае вушную ферму.

Жонка стыханавой Елізавета Фёдарэна Мунцэвіч сама пачынае ва-

А.І. ЗАРУБЕННЫ, І. ТУРЭЦКІ, ГЕЛЬФАНД.

МАЛЕНЬКІ ФЕЛЬЕТОН

ЛОЕУСКІЯ ПАМПАДУРЫ

На высокім беразе Дняпра, у жы-вапанай мисадоўцы існуе мастычка Лоеў.

Аказваецца, жыўць яшчэ ў гэтым мастычку свесаасоблівыя норавы, апазаваныя мясцовымі кіраўнікамі ў градапаўчыка гор. Гаўнава з аповесці Салтыкова-Шчэдріна. Так і зьяна, што шчэдрынскі градапаўчыка перасяліўся з горада Гаўнава ў м. Лоеў і першы-ж а зьяна папроў вяртаць. У астатнім-жа змяніўся вельмі значна.

Есць у Лоеве лаяны. Лаяны гэта прадуе па раскладу, гэта значыць у ёй адзеныя спецыяльныя дні для жаныч і спецыяльныя дні для мужчын, — словам, для ўсіх тых астатніх грамадзян Лоева, якіх на сваёй удэльняй вазе ніжэй жонкі сакратара райкома тав. Кірушчэнік.

Але ўявіце сабе такі выгляд. Раўтам загаліць лаяны тав. Табачніка дэдавацца на тэлефону, што жонкі сакратара райкома тав. Кірушчэнік захавалася памішчэ ў лаяны і зьяна ў той дзень, калі мнэюцца мужчынам.

Што магло спыніць парывы сэрца загаліць лаяны т. Табачніка ў гэтым хвалюючым хвіліку? Яго белнае сэрца дэда не разравацца ад жадаўня ўсуджыць жонкі сакратара райкома. Ён не тое што вяды, ён для жонкі начальніка сабраў-бы з сямых лепшых кветак Лоеўшчыны ушат расы...

Ах, гэтая праца ў лаяны так раззьянае сэрца... і вось Табачніка, ма-б'ілаваўшы ўсё свой банкі алыў, выгнае з лаяны рэзонанс там прадзільных мужчын, асобнаючы лаяны для жонкі Лоеўскага кіраўніка. Расчудлена выгладзіць вясельны чорныя бароды намаленыя Лоеўскі грамадзян, раззьянае, без гальштукаў, стаяючы з прасьбай на вусях перад загаліць лаяны.

Нічога не тапамагае... Вусны-вагаліць лаяны кідалі па-руны і маланкі.

26 чалавек, так і не памыўшыся, аступілі перад загаліць лаяны для таго, каб вываіць шлях для жонкі аднаго чалавека.

Нездарма Гералот Ісакаў, што некалі цэлая армія сывоў раззьяна ў вялікай паніа ад праваўнага кры-ку аднаго аса.

...Што яшчэ хадаць да гэтай сум-нага гісторыі? Хіба тое, што ўздыкі намаленыя мужчын гучыць надзьяна-чый рамантычна, ды яшчэ хіба тое, што з сямкаўчынцаў у Лоеве не ўсё ў парадку, бо калі мнэ пісьмова пра-трававалі ў работніку рэдакцыі Лоеўскай газеты пераважылі гэтых сумных фактаў, яны неадкладна вярнулі нам пісьмо з паведамлен-нем аб тым, што кажуць іх з работ-ніку яшчэ не анілі.

А. В.

АБ ДОГЛЯДЗЕ ПАПАРАЊ

Своечасовае ўзраванне папарнага поля і культурнае ўтрыманне чы-стых папараў з'яўляецца вельмі важным момантам у справе барацьбы з пустазеллем і павышэння ўра-джайнасці.

Па даследах менскай раслінаво-дзяльнай станцыі пры раннім папары пустазелля на адзін квадратны метр налічылася 43 шпінкі, пры познім — 324 шпінкі, ад чаго ўраджай атрымаўся на 12 проц. ніжэй.

Але адпрацоўка папараў не абмяжоўваецца ўзраваннем. Далейшая работа на папарных участках заключаецца ў культурыванні. Барысьне ад гэтага мерапрыемства ў справе барацьбы з пустазеллем і павышэн-ня ўраджаю вельмі важны.

Да ворына папараў на адным квадратным метры было знойдзена 97 раслін шпінкі, пасля другой культурыванні папары не знойдзена ніводнай расліны шпінкі. Шпінкі разам з гэтым і іншымі віду пустазелля, як яўна, паступі-лі на сушы і інш. У другі дзень дэ-Безенуцкай даследчай станцыі на той-жа плошчы да ворына папараў налічылася 28 раслін асоту і 60 раслін барозкі, пасля другой культурыванні асоту засталася адна раслі-на, а барозкі 16 раслін.

Першая культурыванні папары праводзіцца на шпінкі 6—8 сантыметраў, ад толькі з'яўляцца пустазел-ле, але не пазней, як праз 2—3 тыдні пачынаюцца папары. Коль-касць

